

## ЗРАЗУМЕЦЬ КРАІНУ ПРАЗ ПАЭЗІЮ

У сталічнай галерэі «Універсітэт культуры» адбылася літаратурна-мастацкая і музычная імпрэза — прэзентацыя кніжнай серыі Выдавецкага дома «Звязда» «Светлыя знакі. Паэты Кітая». На цяперашні момант выйшла ўжо дзевятая кніга маштабнага міжнароднага праекта — зборнік перакладаў арыгінальнага кітайскага паэта пачатку XX стагоддзя Сюй Чжымо. Творца цікавы тым, што яднае ў сваёй паэзіі ўсходні і заходні погляды на навакольны свет, захоўваючы традыцыі кітайскай рамантычнай лірыкі, уносіць у яе асобныя рысы еўрапейскага імпрэсіянізму.



Падчас мерапрыемства адбылося і адкрыццё выставы карцін «кітайскага цык-

ла» мастака Каміля Камала. Менавіта ён з'яўляецца ілюстратарам перакладных

кніг Лі Цінчжаа, Ван Гачжэня, Мэн Хаажаня, Сюй Чжымо. Перад гасцямі выступіў і хор «Садружнасць» Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў (мастацкі кіраўнік — Ганна Нячай).

Вітальнае слова ўдзелькам мерапрыемства даслаў Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Кітайскай Народнай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь Цуй Цымін, які скіраваў увагу на важнасць стратэгічнага культурнага супрацоўніцтва Кітая і Беларусі, асабліва ў сферы ўзаемных літаратурных перакладаў.

**Юлія АЛЕЙЧАНКА.**